


У ПРОЗЕ АБ ПАТАЕМНЫМ

...Гэтая кніга не магла не з'явіцца. Зборнік аповесцяў і апавяданняў пра каханне, які ўвабраў у сябе літаратурныя творы аб самым патаемным, аб самым моцным і несмяротным пачуцці, аб пачуцці, дзякуючы якому на Зямлі працягваецца жыццё, з'явіўся на кніжных прылаўках Беларусі. Кніга атрымала назву «Пад зоркай кахання».



Больш чатырохсот старонак, зразумела, у цвёрдай вокладцы, у паліграфічным выкананні самага высокага тэхнічнага і эстэтычнага ўзроўню — такія якасныя характарыстыкі пры першым поглядзе на кнігу. Яна ўбачыла свет ў серыі «Вера. Надзея. Любоў», заснаванай ў 2007 годзе выдавецтвам «Мастацкая літаратура» (Мінск, 2015, тыраж 1500 паасобнікаў). Укладальнік — Віктар Шніп. Сярод аўтараў зборніка, а іх больш за дваццаць, у кнізе змешчаны творы двух прадстаўнікоў СПБ-Гродна — Людмілы Кебіч і Ліны Багданавай.

Нягледзячы на тое, што апавяданне і аповесць — літаратурныя жанравыя формы, якія адносяцца да прозы, тэксты твораў са зборніка «Пад зоркай кахання» дыхаюць паэзіяй, гучаць рамантычна, захапляюць чытача спалучэннем ўзнёслага і зямнога. Здавалася б, што новага можна сказаць пра каханне ў XXI стагоддзі? Тэма кахання, са сваімі загадкамі і сімваламі, са ўздыхамі пад месяцам ды жарсцямі — вечная тэма. І сёння па волі многіх таленавітых беларускіх творцаў яна не засталася без увагі, не засталася дзесьці ззаду, на рубяжы Залатога і Срэбнага стагоддзяў... Сучаснасць у сваім шматпланавым сацыяльна-псіхалагічным і эстэтычным абліччы ў кнізе таксама адлюстравана. Вельмі важная асаблівасць зборніка заключаецца ў тым, што пры ўсім наватарстве прачытання пазначанай тэмы ён дэманструе і творча умацоўвае сувязь традыцый у літаратуры, падкрэслівае каштоўнасць мастацкасці ў светаадчуванні сучаснага чалавека.

На старонках кнігі «Пад зоркай каханьня» зноў і зноў ажыўляецца сфера пачуццёвасці, атрымлівае свежы глыток паветра патаемны свет душы, аналізуецца сістэма чалавечых каштоўнасцяў у дыялогу з навакольным светам. І ўсё гэта — скрозь прызму паняцця «каханне».

Пісьменнікі-празаікі сучаснай Беларусі вырашылі прыцягнуць нашу ўвагу да таго, што на самой справе з'яўляецца самым істотным, да самога патаемнага, што, адрознівае нас ад іншых жывых істот і робіць чалавека чалавекам.

ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА